

Людзі сталага ўзросту ў пост спява-
лі духоўныя вершы.

Літ.: Карскі Е.Ф. Белорусы. М., 1916. Т. 3, ч. 1. С. 97–137; Беларуская народная вусна-паэтычна творчасць: Гісторыка-тэарэт. даслед. Мн., 1967. С. 61–77; Зімовыя песні: Калядкі і шчадроўкі / Склад. Гурскі А.І., Мажэйка З.Я. Мн., 1975; Ліс А.С., Асташэвіч С.Т. Купальская і пятраўская песні. Мн., 1985.

А.І. Гурскі.

ПОЎДЗЕНЬ. У вусна-паэтычнай спадчыне і міфалогіі беларусаў П. не ўспрымаўся як самадастатковая адзінка вымірэння часу, а цалкам судносіўся (як бінарная апазіцыя) са сваёй супрацьлегласцю — *поўначчу*. П. супастаўлялі з поўняй (фазай Месяца), якая, як вядома, адмоўна ўплывала на стан здароўя чалавека. Рытуальная-абрадавыя кантэксты сведчаць пра тое, што П. быў своеасаблівым паваротным пунктам у выкананні абрадаў пераходнага тыпу. У асобых мясцінах у гэты час адпраўляліся зажынацы; калі першы гром прагрыміць у П., чакалі спякотнага лета. Абрадавая амежаванасць гэтага часу тлумачыцца тым, што ў П. з хаты выносли нябожчыка. Уся праца спынялася, бо кожны павінен быў правесці памерлага ў апошні зямны шлях.

Літ.: Беларуская народная прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаіць пасярод свету... Мн., 1996; Крук Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. Мн., 2001; Крук Я., Котович О. Колесо времени: традиции и современность. Мн., 2003. С. 120–121.

А.В. Катовіч.

ПОЎНАЕ І ПУСТОЁ, паняцці, якія знаходзяцца між сабою ў бінарнай апазіцыі і ў нар. уяўленнях маюць сімвалічны сэнс. Поўнае заўсёды асацыравалася з багаццем, дастаткам, пустое — з беднасцю, галечай. Тому добрым знакам лічылася сустрэць у дарозе поўны воз дроў, чалавека з поўным абліем кам сена. Асабліва вялікую ўдачу абяцала, калі хтосьці пераходзіў дарогу з поўным вядром вады. І наадварот, калі дарога сустрэнеца, ці тым больш пяройдзе яе чалавек з пустым вядром, верылі, што абавязкова не пашанцуе: у рыбака будуць пустыя сеткі; таму, хто едзе на ворыва ці з ворыва або на засеўкі, не пашчасціц з ураджаем (на полі будзе шмат пустых мясцін, прагалаў і інш.). Абавязкова не пустым вярталі чужы посуд, каб таму, у каго яго

пазычалі, не было пуста: у збанок кла-лі хоць лусту хлеба, тады ў каровы не перавядзеца малако. Паняцці П. і п. нярэдка ўзнікалі і падчас сямейных абрадаў. Сустрэча кумоў, што вязуць хрысціцца дзіця, з чалавекам, які нясе поўнае ці пустое вядро, абяцала новонароджанаму або шчасліве жыццё, або блізкую смерць. На перадвясельным этапе — *запойнах*, калі адчувалася папярэдняя згода на шлюб, будучая нявеста вяртала сватам прывезеную імі і выпітую бутэльку не пустую, а ссыпала ў яе зярніты жыт. тым самым як бы жадаючы будчай радні дабрабыту. Перад выездам на шлюб поўнае вядро вады як сімвал плоднасці вылівалі каню пад ногі, а сustrакалі з-пад вянца маладых таксама з поўнымі вёдрамі і з пажаданнямі, каб іх жыццё поўнілася шчасцем. Зробленая загадзя труна не павінна была ніколі заставацца пустою, каб не прыцягнуць да сябе дачасна нябожчыка, і таму яе ў такіх выпадках засыпалі жытам. Часта ў народзе паняцце поўнага (г. зн. ба-гацца) звязвалася з адпаведнай квадраю Месяца — поўняю. Асабліва гэта датычылася розных пачынанняў (магія 1-га дня): менавіта на поўню стараліся запасаць скайціну (каб яна добра пладзілася), рабіць провідкі перад ворывам (тады і засекі будуць поўныя). Пустым днём, калі непажадана пачынаць справу (напрыклад, выходзіць на сяўбу), лічыўся панядзелак. І наадварот, худы, тоненъкі сярпок месяца нібыта варожыць на беднасць. На П. і п. арыентаваліся дзяўчата падчас каляднай варажбы, выцягваючы саломіны з новай страхі: калі трапляўся поўны колас — выйдзе замуж за багата, калі пусты — за беднага. Тая ж сімволіка прысутнічала і пры тлумачэнні сноў: поўная пасудзіна, поўны воз прадказвалі радасць, даход, багацце, а пустая — смутак, убытак, беднасць. Пусты куфар у сне сведчыў пра набліжэнне чыесьці смерці ў доме.

Літ.: Беларуская народная прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаіць пасярод свету... Мн., 1996. С. 245, 248–249, 251, 256, 262, 443, 505–506, 509, 511; Тоэ ж. Кн. 2. Жыцця адвочны лад. Мн., 1998. С. 121, 123, 194, 215, 269, 431, 508; Тоэ ж. Кн. 3. Зямная дарога ў вырай. Мн., 1999. С. 645.

У.А. Васілевіч.

ПОЎНАЧ. Характарызуецца супрэчлівасцю і самай значнай колькасцю рознахарактарных абрадавых дзеянняў. З

аднаго боку, менавіта ў П. адбываўся хрэсны ход на Вялікдзень, а з другога,— гэта быў час разгулу нячыстай сілы; дзяўчата варажылі аб замужжы і адбываўся «продаж» душы чалавека д'яблу. У магічнай практыцы шырока выкарыстоўвалася соль, перапаленая менавіта ў П. Складанасць і супяречлівасць успрыняція П. абумоўлена статусам пераходнасці, маргінальнасці, амбівалентнай двухскладовасці. Да тых момантаў (становішча цяжарнай жанчыны, дарога вясельнага поезда або паходавальнай працэсіі) заўсёды ставіліся з асаблівай насцярожанасцю. Па статусе рытуальнай значнасці вылучаліся 1-я Каляндная, 2-я Каляндная (Навагодня), Велікодная, Купальская П. Кожная з іх мела лёсавызначальныя характар і выкарыстоўвалася людзьмі як праграміруючы сегмент календарнага кругазвароту. Каляндныя П. святкавалися ў адпаведнасці з прынцыпам: «Як сустрэнеш Новы год, такім ён і будзе». Уся сям'я збіралася за святочным столом, каб на працягута годні не захварэў і не памёр. У Вялікную і Купальскую П., наадварот, дома заставацца было нельга— усе збіраліся да хрэснага ходу вакол храмаў або вакол купальскага вогнішча, каб забяспечыць сябе надзейнымі абрадавымі абрэрэгамі і далучыцца да рытуальнага дзеяства ўсёй вясковай ашчынай. У некаторыя святочныя П. (напрыклад, Посная Куцця) трэба было пачынаць усе сялянскія справы (напрасці, наткаць, звіць вяроўку і інш.), каб на працягута годні гэтыя работы лёгка даваліся.

Літ.: Беларуская народная прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаіць пасярод свету... Мн., 1996; К р у к Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. Мн., 2001; К р у к Я., К от о в и ч О. Колесо времени: традиции и современность. Мн., 2003. С. 120–121.

А. В. Катовіч.

ПОЎНЯ. У традыцыйнай культуры беларусаў лічылася адмоўным часам, патрабуючым асаблівай увагі і перасцярогі, бо стаяла ў адным шэрагу з маргінальнымі перыядамі сутак — *поўначчу* і *поўднем*. Шырока распаўсюджана ўяўленне, што ў П. адбываецца пераважна большасць забойстваў, самагубстваў, катастроф, здарэнняў, канфліктў і сварак. У гэты час людзі зацверагаліся, каб святло Месяца не трапіла на чалавека або жывёлу, што магло справакаваць узнікненне лунатызму.

У некаторых мясцовасцях верылі, што твар стане непрыгожым і чалавек хутка захварэ. Здаўна з П. была звязана вялікая колькасць абмежаванняў. Райлі ўстрымлівацца ад падарожжаў, пачынаць доўгатэрміновую справу, ладзіць вяселлі і інш. П. максімальна «напаўняла» жывяя арганізмы вадкасцю, таму ў гэты час не нарыхтоваўвалі дровы і «будаўнічы матэрыял» для новай хаты — усё згніе або драўніну паточаць чэрві; не абразалі і не прышчэпівалі дрэвы, каб яны не гублялі жываносны сок; гаспадыні лілі менші малака, каб зварыць, клалі менші мукі для выпечкі хлеба — «іначай будзе пералівачца цераз край». Забаранялася пазычаць ці аддаваць, што-небудзь выносіць з хаты, каб не вынесці «сваю поўню» — пачасце, дабрабыт і інш. Верылі, калі закаханыя «перайдуць» месячовую дарожку ў П., яны ніколі не будуть разам. Існавалі і станоўчыя моманты ў час П., якія спрыялі некаторым спрэвам. Печнікі клалі новую печ у самую П., каб яна доўга захоўвалася і не рассыпалася. Райлі зачынаць сяўбу, каб «калоссе» было поўным, сеяць зеляніну (без пладоў) і траву для жывёлы. У некаторых рэгіёнах сеялі або саджалі «круглую» гародніну (гарбузы, капусту), каб яны выраслі такімі ж вялікімі, як месячная П. У дзень П. замаўлялі «лунацікаў»: «Дай, Хрыстос, нач, каб пачываць, а не брадзіць, не гуляць з заплюшчанымі вачамі луннымі начамі. Месяцу на небе стаяць, а рабу (імя) у пасцелі ляжаць. Амінь»; назапашвалі разнастайныя запасы — «штоб усёды было поўна ўсякага добра». У П. на Месяцы можна выразна ўбачыць чорныя плямы, паходжанне якіх атрымала самыя розныя тлумачэнні ў нар. павер'ях і легендах. На Мазыршчыне казалі: «На Месяцы «адбіўся» той мужык, які працаваў у нядзелю — пахаў зямлю валамі. Бог пакараў яго за непаслухмянасць, бо ў нядзелю нельга працаваць». Найбольш распаўсюджанай была хрысціянізаваная легенда пра тое, што на Месяцы адлюстравалася забойства аднаго брата другім — самых першых бацькоў Адама і Евы: «Калі Кайн забіваў свайго брата, на небе была П., якая адразу ж прыняла кроў першага пакутніка, таму Месяц бывае чырвоны ў час знаходжання на гарызонце. Каб у памяці ў людзей не сцерлася першае зладзейства, Бог пакінуў на месцы адбітак забойства, які выразна відзён на ім і дагэтуль».